

Чырвоная Зьмена

№ 10 (978) | НЯДЗЕЛЯ, 12-га студзеня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛІНСКАЯ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПІСКІ:

1 месяц 30 кап.
3 месяца 90 .
6 месяцаў 1 р. 80 .
1 год 3 р. 30 .

АДРАС РЕДАКЦЫІ:
Менск. вул. Кара Маршэ, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
секратарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольная 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВYДАННЯ IX.

Да ведама едучых у вёску

Мен. АК ЛКСМБ даводзіць да ведама ніжэй-памяяных ком-самольцаў, мобілізаваных для псылікі ў раён для дэпамогі пра-візавенню весілавой псеўдакампаніі, што яны павінны з'явіцца на яз-рэду 12-1—30 г., а 5-ай гадзіне ўвечары ў памяшканьне АК ЛКСМБ. Трэба з'явіцца наступным таварышам: 1. Валікі (Нарком. Грап. Справа), 2. Лышчы (ВСНІ), 3. Лельчук (Наркомгандля), 4. Крэсік (Інструктар БКС) 5. Лышчынскі (яг. адд. Усекабанкі), 6. Давідовіч (Інстр. Учпрофсаж), 7. Макараўч (Белкомунбанк), 8. Хмялеўскі (Бел-комунбанк), 9. Варшаўскі (Ашчадкаса), 10. Жукаборскі (Ашчадкаса), 11. Пятровіч (Сельгаспад.).

МЕН. АК ЛКСМБ.

Пленум ЦК ЛКСМБ

Рашучым разгортваньнем бальшавіцкай самакрытыкі--выправім памылкі узброім масы комсамольцаў і працоўнай моладзі на непрымірымую барацьбу за генэральную лінію партыі

ЦК УсеЛКСМ прызнаў практычную дзейнасьць ЦК ЛКСМБ кездавальняючай і політычную лінію недастаткова чоткай. За мінулы час комсамол Беларусі на дэлым шэрагу буйнейшых політычных пытаньняў ня здолеў змагацца за лінію партыі

Даклад тав. Панцохова аб выніках агляду работы Беларускага Комсамолу ЦК УсеЛКСМ*

За рашучы паврот

ЦК УсеЛКСМ аналізуе работу Комсамолу Беларусі ўлічваючы на-ўнясьць стану арганізацыі зьяра-тае ўвагу ўсёй арганізацыі ЛКСМБ на неабходнасьць рашучага паво-роту сваёй работы з тым, каб павышчыць бліжэй да перадавых арганізацый саюзу.

Пачынаючы з ЦК ЛКСМБ і кан-чваючы ячэйкай, усе арганізацыі павінны разгарнуць больш рашу-чую барацьбу на два франты, зма-гаючыся з правай небяспэкай як галоўнай небяспэкай, у той жа час трэба ні ў якой меры ня ўпуськаць цэлага шэрагу праваў "лених" загібаў. Аб гэтым вельмі яскрава гавораць рашэньні апош-няга пленуму ЦК УсеЛКСМ, але гэта і падкрэсьлівае таму, што становішча комсамольскай аргані-зацыі Беларусі больш чым калі-б то ня было патрабуе пастаноўкі пэўнага тэмы. На гэтай аснове ЛКСМБ павінна павышаць свой ідэяны і політычны ўзровень і на гэтай аснове павінна ўмаца-ваць сваю клясавую бяздоль-насьць. У вырашэньне цэлага шэ-рагу пытаньняў га падарчага і культурнага будаўніцтва трэба комсамольскім арганізацыям вы-разна праводзіць лінію партыі.

Шчыльнай да ўдзелу ў будаўніцтве нацыяналь-най пролетарскай культуры

Трэба зараз прыняць цэлы шэ-раг мерапрыемстваў да таго, каб задачы нац. культурнага будаў-ніцтва ў простым і зразумелым выглядзе растлумачыліся рабочай моладзі, для таго, каб яна пачала актыўна ўдзельнічаць у гэтай га-ліне сацыялістычнага будаўніцтва. У першую чаргу трэба будзе да-біцца хутэйшага вырашэньня за-дач беларусізацыі і аўладаньня беларускай мовай, бо ня пэдаючы яе вы гэтым самым упускаеце сродкі пры дапамозе якіх проле-тарскі горад Беларусі можа і па-вінен уплываць на пролетарскую вёску.

Трэба заняцца канкрэтным удзе-лам у вырашэньні пытаньня нацы-янальна-культурнага будаўніцтва

Непамерна павялічыць удзел у соц. будаўніцтве прамысловасьці

Трэба павялічыць удзел у будаўніцтве прамысловасьці. Тут галоўным сродкам павінна быць ра горт-вальныя сацыялістычнага спабор-ніцтва, уцвягненне ў гэта соц. спа-борніцтва шырокіх мас, каб ад ударных брыгад пераходзіць да ударных комплектаў, фабрык. Па-стаўіць сваю работу так, каб ісьці на чале актыўнасьці мас моладзі і актыўна ўсёй масай дапамагаць партыйнай арганізацыі ў справе павышэньня тэмпаў работы вы-творчасьці ў справе павялічэньня тэмпаў па выкананьню вытворчых пляннаў і адсюль да скарачэньня тэрміну выкананьня нашай пяці-годкі.

Пяцігодка, пытаньні ўдзелу ў гаспадарчым будаўніцтве, у гаспа-дарчым жыцьці кожнага прадрыв-ства павінны зьяўляцца стрыж-нем асноўнай работы кожнай вы-творчай ячэйкі. Бяз гэтага немаг-чыма яе рух наперад. Побач з удзелам у вырашэньні канкрэ-тных задач вытворчасьці комса-мольская арганізацыя павінна раз-гарнуць масавую работу.

*) Канец. Пачатак у мінулым нумары.

Тут на гэтых канкрэтных ву-частках трэба змагацца з усімі ад-хіленьнямі на практыцы ад пар-тыйнай лініі, кожная справа, на-ват маленькая павінна мець кля-савая афармленьне, ячэйка, комі-тэт павінны выразна ўвязаць усю сваю практычную дзейнасьць з агульнымі політычнымі рашэ-ньнямі, якія выносіць партыя і саюз.

Трэба мобілізаваць шырокія ма-сы комсамолу на барацьбу з уся-кімі правамі нацыянал-дэмокра-тызму і шовінізму ўсялякіх коле-раў. Узьняць шырокія масы мола-дзі і комсамолу на барацьбу з те-орыяй і практыкай нацыянал-дэ-мократызму, выкрываць гэтую те-орыю, як тэорыю клясавога врага, пад якім-бы выглядам, пад якім-бы сыягам яна не прэдапо-сілася.

КСМ павінна разгарнуць інтэр-нацыянальную работу, узмацніць работу сярод найменшасьці асаб-ліва сярод польскай і юрэйскай моладзі і яшчэ больш ўмацоўваць паміжнацыянальнае адзінства ў шэрагах комсамольскіх аргані-зацыяў, ня глядзячы на тое, што ЦК ЛКСМ адзначае некаторае ўмаца-ваньне яго

Гэта задача буйнейшая і з гэта-га пункту гледжаньня тое мера-прыемства, якое зараз намячае ЦК ЛКСМБ, гэта трохмесячнік нацыя-нальнай культуры павінна паслу-жыць першапачатковым штуршком, але ва ўсякім выпадку не павінна абмяжавацца толькі кампаніяй.

У вытворчасьці вельмі ўзмоцне-на ўцягваюцца новыя кадры з го-раду і з мястэчак, і тут, прыхо-дзячы да фабрыкі і заводу, пры-ходзячы з вёскі і мястэчак, пры-носчы з сабою настроі, якія былі ў іх раней, яны пачынаюць суты-кацца і з самага пачатку праў-ляць тыя адносіны, якія былі ран-ей, г. зн. сіла іскія хлапцы шпар-на праўляюць свае антысэміцкія адносіны да юрэйскіх хлапцоў, якія прыйшлі з мястэчак і вёскаў, а комсамольскія арганізацыі гэтага не заўважваюць.—не павярэжваю-ць, ня глядзячы на тыя буйней-шыя пад еі, якія адбыліся ў гэтай галіне, нават пасля таго, комса-мольская арганізацыя з гэтага не-вычарпала дастатковых уроўкаў.

Части м. ма жартаў, міма на першы погляд бязкэрўдных зьявішчаў праходзяць нашы арганізацыі не разумеючы, што з гэтага выраста-юць такія буйныя зьявы, як спра-ва Баршай,—Большэметова і інш., не разумеючы, што гэта ў цэ-лым адбіваецца на усёй выт-ворчасьці, па гэтым комсамольскія арганізацыі ў цэлу, на фабрыцы ў цэлым, павінны лепш паставіць

сваю работу па абслугоўваньню новых пластоў рабочых з тым, каб з самага пачатку даваць ім клясавая выхаваньне, каб побач са знішчэньнем іх адсталасьці змагацца і з настроямі раацтва, мяшчанскага індывідуалізму і г. д. і г. д., якія маюць месца ня толькі сярод новай часткі моладзі, але таксама маюцца і ў масе нават нашай комсамольскай моладзі.

Не забываць аб эконо-мичнай працы

Побач з паваротам да пытаньняў гаспадарчага будаўніцтва комса-мол не павінен паслабляць сваю работу па ахоне эаанамічных ін-тарэсаў моладзі і рашуча даваць адпор спрабам змазаць гэтае пы-таньне.

Трэба займацца пытаньнямі пра-цы юнакоў і падлеткаў з тым, каб і пры новых тэмпах вырашэньня задач, дагнаць і перагнаць кван-тэлістычныя краіны ў тэхнічных ад-носінах, і зьясьпэчыць нашу пра-мысловасьць кадрамі.

Соцыялістычная перабудова сельскай гаспадар-кі -- грунт практычнай дзейнасьці арганізацыі ў вёсцы

У галіне ўдзелу комсамолу Бело-русі ў сельскай гаспадарцы ЦК УсеЛКСМ паставіў задачай дабіцца карэнага пералому, палажыўшы ў аснову ўсёй дзейнасьці і работы ячэйкі і камітэтаў ЛКСМБ вёскі вы-рашэньне задач сацыялістычнай перабудовы вёскі. Трэба мобіліза-ваць шырокія масы на рашучую барацьбу з правай практыкай у зямельным пытаньні, на барацьбу за ліквідацыю хутарскай і пяр-дворнай сыстэмы і г. д. Трэба павысіць удзел комсамольцаў ва ўнутраным жыцьці колгасаў і кі-раўніцтва разгортваемай сучэснай калектывізацыі. Галоўнае ўва-га павінна быць і зараз зьвернута на тое, каб у першую чаргу поў-насьцю ўцягнуць усю комсамоль-скую масу ў колгасы, бо бяз гэта-га мы ня можам пасьпыхава ру-дэцца ўперад.

Побач з актыўным удзелам у раз. арганіўні колгаснага руху ком-самол Беларусі павінен павялічыць свой удзел у правядзеньні мэлі-арацыйных работ, якія маюць вя-лікае значэньне ва ўмовах Бело-русі. Трэба больш актыўна заняцца такімі пытаньнямі, як хлябаз-гэаюкі, сельска-гаспадарчы пада-так, дэсазагэаюкі і г. д.

Выхоўваць новыя про-летарскія кадры

Актыўна ўдзельнічаючы у гаспа-дарчым будаўніцтве, комсамоль-ская арганізацыя разам з гэтым павінна рашуча ачышчаць свае шэрагі ад клясаво-варажых і раз-лажыўшыхся элемэнтаў, выкрыва-ваць гэтых элемэнтаў у процэсе ўсёй нашай работы.

ЦК УсеЛКСМ абавязвае комса-мольскія арганізацыі Беларусі і ЦК Беларусі дабіцца рашучага пералому ў справе ўцягненьня ра-бочай моладзі ў шэрагі арганіза-цыі і дабіцца налічча пераваж-насьці батрацка-бедняцкага ядра ў кожнай комсамольскай ячэйцы вёскі. Нельга даць цярпець такога стан зьявішча, якое было да гэтага часу, калі батрацка-бедняцкае ас-

родзьдзе не зьяўлялася пераваж-ным у нашых чэяіках, а іншы р. з і ў кіраўніцтве. Ра ам з тым трэба рашуча даваць адпор такім настро-ям, якія гавораць супроць 100 проц. абхвату рабочай моладзі комсамолам.

Усё нашу работу трэба буда-ваць так, каб на падставе яе рас-лі новыя кадры ў асяродку самага комсамолу, каб з яго шэрагаў вы-соўваліся новыя кіраўнікі, новыя працаўнікі для цэлага шэрагу га-лін работы, як у самім комсамоле, так і па-за ім. Пры гэтым нам трэба рашуча дабіцца ўзроста-нага абмалажэньня, кіруючага акты-ўна і з асобным упорам трэба паставіць пытаньне аб вылучэньні дэпутат Ныдобрыя адносіны да вылучэньня і, у прыватнасьці, "базыль" вылучэньня дэпутат трэба рашуча выжыць.

Побач з рашучым вылучэньнем, трэба арганізаваць і падрыхтоўку

Самакрытыка ўзмоцніць тэмпы руху наперад

Калі мы гаворым аб добраахвот-ным руху, дык зараз у гэта трэба ўнесці яскравасьць у зьязку з тым, што ў шэрагу арганізацый ЛКСМБ гэтай яснасьці яшчэ да-г. тага часу ня маецца. Трэба па-стаўіць справу так, каб добра-ахвотніцкі рух у комсамольскіх арганізацыях разгортваўся на пад-ставе і навокал выкананьня кон-крэтных задач сацыялістычнага будаўніцтва.

ЦК УсеЛКСМ у сваім рашэньні адной з галоўных задач высюжае зараз найшырэйшае РАЗГОР-ТАВАНЬНЕ БАЗЫЛІТАСНАЙ САМА-КРЫТЫКІ І У СВАІМ РАШЭНЬНІ ЦК ЛКСМ ЗЬБЯРТАЕЦЦА ДА МА-САЎ КОМСАМОЛЬСКАЙ ОРГА. І ЗАЦЬІ БЕ АРУСІ З ЗАКЛІК М РАЗГАРНУЦЬ ГЭТУ САМАКРЫ-ТЫКУ, ЗАТЫМ, што пры дапамозе самакрытыкі можна і трэба будзе выжынаць недахопы і промахі, якія маюцца ў рабоце арганізацыі, праз гэты сродак павышаць сваю клясавую бяздольнасьць.

Усіх тых, хто ня церпіць сама-крытыкі, хто скажае, тарозіць разгортваньню самакрытыкі—трэба

новых кадраў, а таксама і работу з новымі кадрамі, прычым трэба ўлічваць ня толькі ўмен не прак-тычна працаваць, але і павышаць тэорытычны ўзровень гэтага расту-чага актыўна, які ня будзеце высю-ваць і які павінен будзе працаваць. Трэба паставіць пытаньне так, каб тэорытычныя веды і політычная няпэсьменнасьць нашага актыўна зьяўлялася таксама адным з мо-тываў адводу з камітэту, як гэта мы ставім у адносінах пытаньняў сацыяльнага падходжаньня і інш.

Ужо быў і ёсьць час навушчыца, і стаць політычна пісьменнымі і трэба, каб клясавая закалка, якая маецца ў выхадцаў з пролетар-скага асяродзьдзя, падмацоўва-лася політычным бігамом, які будзе дапамагаць правільна раз-бірацца ў акружаючых абставінах. Разам з гэтым трэба шырока раз-гортваць і саюзную дэмократыю.

Калі мы гаворым аб добраахвот-ным руху, дык зараз у гэта трэба ўнесці яскравасьць у зьязку з тым, што ў шэрагу арганізацый ЛКСМБ гэтай яснасьці яшчэ да-г. тага часу ня маецца. Трэба па-стаўіць справу так, каб добра-ахвотніцкі рух у комсамольскіх арганізацыях разгортваўся на пад-ставе і навокал выкананьня кон-крэтных задач сацыялістычнага будаўніцтва.

ЦК УсеЛКСМ у сваім рашэньні адной з галоўных задач высюжае зараз найшырэйшае РАЗГОР-ТАВАНЬНЕ БАЗЫЛІТАСНАЙ САМА-КРЫТЫКІ І У СВАІМ РАШЭНЬНІ ЦК ЛКСМ ЗЬБЯРТАЕЦЦА ДА МА-САЎ КОМСАМОЛЬСКАЙ ОРГА. І ЗАЦЬІ БЕ АРУСІ З ЗАКЛІК М РАЗГАРНУЦЬ ГЭТУ САМАКРЫ-ТЫКУ, ЗАТЫМ, што пры дапамозе самакрытыкі можна і трэба будзе выжынаць недахопы і промахі, якія маюцца ў рабоце арганізацыі, праз гэты сродак павышаць сваю клясавую бяздольнасьць.

Усіх тых, хто ня церпіць сама-крытыкі, хто скажае, тарозіць разгортваньню самакрытыкі—трэба будзе рашуча выкрываць, тэр-мінова адводзіць ад кіраўніцтва, дзе-б яны ня былі, адводзіць ад кіруючай работы, як людзей, якія перашкаджаюць паварту і далей-шаму росту і развіццю комса-мольскай арганізацыі Беларусі.

ІНФОРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕНЬНЕ

8-га—10-га студзеня г. г. адбыўся пашыраны пленум ЦК ЛКСМБ, які аслуухаў наступным пытаньні:

1. Даклад прадстаўніка ЦК Усе ЛКСМ тав. Панцохова аб выніках агляду ЛКСМБ.
2. Даклад НЗ БССР тав. Рачыц-кага і садаклад тав. Азаронка аб раканструкцыі сельскай гаспадарні і ўдзелу ЛКСМБ у вясновай паслу-ўдзей кампаніі.
3. Даклад тав. Шо-ламава аб трохмесячніку белару-скай і нацменарускай пролетарскай культуры і 4) паведамленьні тав. Конавава аб рашэньнях прэздыму-му ЦКК БП(б)Б на справе "Чыр-воная Зьмена".

Пленум вырашыў шэраг аргані-зацыйных пытаньняў: 1. Зацьвер-дзіў сакратарыят у складзе т. т. Палыкова, Рындыча і Шоламава (сябрамі)—Рамізьвіча і Букоя (кандыдатамі).

ТЭЛЕГРАМЫ

Аднадзённая забастоўка 18 тысяч парыскіх шофэраў

ПАРЫЖ, 10. Сёння аднадзённая забастоўка парыскіх шофэраў таксі, якія змагаюцца супроць зніжэння зарплаты ахаліла каля 90 проц. шофэраў, гэта значыць, звыш 18 тысяч. Паліцыя арыштавала некалькі ўдзельнікаў забастоўкі, якія распаўсюджвалі лістоўкі ўнітарнай кон-

федэрацыі працы і камуністычнай партыі. Унітарны профсаюз заяўляе, што забастоўка шофэраў, якая праходзіла в поўным поспехам будзе ператворана ў працяжную, у выпадку, калі ўласнікі таксіматорных кампаній не задаволяць патрабаваньняў шофэраў.

Новыя сутычкі ў Афганістане

ЛЁНДАН, 10. Па паведамленьнях агенцтва Рэйтэра з Пэшэвару (Індыя) у Афганістане адбыліся крываваыя сутычкі паміж

афганскімі пляменьнямі і ўрадавымі войскамі. Пры сутычках забіта 15 чалавек.

Хваля рэволюцыйных дэманстрацый беспрацоўных

ВЕНА, 10. З Бухарэсту паведамляюць дадатковыя весткі аб рэволюцыйных дэманстрацыях, якія адбываюцца ў Румыніі. Дэманстрацыі рабочых і беспрацоўных, якая адбылася ў Бухарэсце, не абмежавалася эканомічнымі дэўнгамі і патрабаваньнямі. Яна накіравалася да сэнату пад дэўнгамі барацьбы за Саветкі Саюз і рабоча-сялянскі

ўрад. Сярод арыштаваных поліцыяй у часе дэманстрацыі знаходзіцца сакратар цэнтральнага арганізацыйнага камітэту па падрыхтоўцы рабоча-сялянскай дэлегацыі ў Саветкі Саюз. Рэволюцыйныя дэманстрацыі беспрацоўных, якія падтрымоўваюцца рабочымі прадпрыемстваў, адбыліся ў апошнія дні ў Кішанёве.

Усесяюзны сход камсамольцаў па радыё

МАСКВА, 10. ЦК УсеЛКСМ паставіў арганізаваць радыё-перакладку арганізацыі УсеЛКСМ па выніках пленуму КІМ'у.

Перакладка праследуе мэту прыцягненьня ўвагі ўсёй арганізацыі УсеЛКСМ да вывучэння пытаньняў пленуму КІМ'у, які зьяўляецца паваротам на ўсёй гісторыі КІМ'у.

Перакладка павінна накіраваць пачатак сыстэматычнаму вывучэнню вынікаў яго работы, а таксама перабудовы работы на інтэрнацыянальнаму выхаваньню моладзі.

Практычна—перакладка павінна прайсьці наступным чынам: 28 студзеня ў Маскве зьбіраецца актыў камсамолу з пастаюўкай дакладу т. Вясяцэва аб пленуме КІМ'у.

Адначасова з гэтай арганізацыяй аналягічныя сходы зьбіраюцца ў Ленінградзе, Харкаве, Рагаве, Луганску і Менску з пастаюўкай гэтага дакладу, які перадаецца па радыё ў Маскву.

Пасьля дакладу т. Вясяцэва абвешчаецца перапынак трансляцыі і масовыя арганізацыі праводзяць спрэчкі па дакладу ў працягу гадзіны. Па сканчэньні спрэчак праводзіцца пераглядка гарадоў—выступаюць кіраўнікі камітэтаў, якія ў працягу 10 хвілін абсуджваюць спрэчкі сваёй арганізацыі.

Званы на індустрыялізацыю краіны

Самы вялікі звон у СССР былой Тройка-Сяржэўскай даўры вагою ў 4000 пудоў, які зьняты 3-га студзеня 1930 году, будзе пераліты на неабходныя для краіны сельска-гаспадарчыя машыны.



На здымку: зьняты звон.

Праз 4 дні канчаецца тэрмін выкананьня гадавога пляну

Да 15-га студзеня павінна быць выканана гадавое заданьне ільнозагатавак

Клімаўшчына адстае

Ільнозагатаўкі па Клімаўшчыну раённу праходзяць павольна. Некаторыя сельсаветы да гэтага часу нічога не зрабілі ў напрамку выкананьня заданьняў па загатоўках ільну-валакна і ільну сьмя.

18 га сьнежня мінулага году райвыканкомам была склікана нарада загаўшчыцеляў з мэтай вывучэння становішча на фронце ільну загатовак і выкрыцьця канкрэтных віноўнікаў невыкананьня кантрольных лічбаў па ільну-загатоўках.

Нарада констатвала, што большасьць сельсаветаў не правілі належнай працы сярод бедняцка-серадняцкіх мас, не завастралі ўвагу іх на найхутчэйшае выкананьне плянаў і адначасна лічбаў дзяржаве...

Некаторыя сельсаветы ў сваёй працы скрыўлялі клісавую лінію. Замест даўдзеньня кантрольных лічбаў да кулацкіх гаспадарак, яны рабілі адваротнае. У той час, калі бедняцка-серадняцкія гаспадаркі здаюць свае лішкі толькі добраахвотна, сельсаветы прымушова парадкам застаўлялі іх здаваць лішкі коопэрацыйным арганізацыям, нават тым селянам, якія зусім ня селлі ільну і гаспадаркі іх адносяцца да групы беднякоў.

Справа з прэміраваньнем аладчыкаў прамтаварамі ня зусім добра паладжана. Ёсьць выпадкі, калі аладчык аддае лішкі коопэрацыі, а за прэміяй даводзіцца ісьці ў краму другога снажывецкага т-ва, а

там атрымавае бюрократычны адказ: „Вы нам не здавалі нічога і мы вам нічога не дадзім“. Такія адпосны шмат разоў заўважаліся за Раднянскім і Лядавіцкім снажывецкімі т-вамі.

Ёсьць такія сельсаветы, якія зусім нічога не рабілі і вапьявельскі адносіліся да гэтай важнай палітычнай кампаніі. Красавіцкі сельсавет і сельска-гаспадарчае таварыства і па сёньняшні дзень ня маюць ніякіх вестак загатовак.

Комсамольская арганізацыя ў цэлым і ў асаблівасьці Цітаўскія, Паўловіцкая ляснікі не мобілізавалі свае сілы на выкананьне плянаў ільнузагатавак. Праўда, ёсьць і такія ляснікі, якія свае часова і энэргічна ўзяліся за справу ільнозагатавак. Мілаславіцкая лясніца ЛКСМБ арганізавала дзьве брыгады ударнікаў, якія абшлі некалькі вёсак, у выніку чаго гэты сельсавет выканаў заданьне з перавышаньнем. Профшкольная лясніца выслала ударную брыгаду для працы па ільнузагатоўках у нацшкольную вёску.

Трэба сказаць, што прароблена далёка ня ўсё. Атрады „Лёгкай кавалерыі“ слаба ўдзельнічалі ў вывучэнні лішкаў ільну недастаткова сачылі за тым, як загаўшчыцельныя арганізацыі і яго апарат прыстаўлены да выкананьня аздак загатовак ільнувалакна.

Да 15 студзеня заданьне раёну павінна быць выканана. Я. Яблан.

Бясчынная непаваротлівасьць

(Ад нашага полацкага карэспандэнта)

У папярэдніх нумарох „Чырвоная Зьмена“ асьвятляла кампанію ільнузагатавак па Полацкай акрузе. Там гэтай работы быў прызначаньне недастатковым. Па сёньняшні дзень становішча ільнузагатавак па Полацкай акрузе нічым не адрозьніваецца ад папярэдніх вынікаў. На 1-е студзеня па акрузе выканана толькі 54,6 проц. гадавога заданьня і мясечнага пляну, за сьнежань месіць выканана на 98,8 проц.

Прычыны такой марудлівасьці выкававаюцца ў тым, што плян да кулацкага двара па акрузе дасягае прыблізна на 70 проц. Работа па даўдзеньню пляну да кулацкага двара пачата толькі з 15-га сьнежня, а да гэтага часу на мясцох, нават, ня ведалі аб гэтай дырэктыве. Праверка выкананьня кулакамі кантрольных лічбаў пачынаецца толькі зараз. Па Асьвейскаму раёну была вынайдзі аблажэньня замест кулака—серадняка.

Мер прымусовага спагнаньня ільну з кулака ня прымалася. У раённых працаўнікоў па гэтай пытаньню няма аскравай устаноўкі, раённы працаўнік без нагляду. Чот-

кага кіраўніцтва гэтай работай з боку акругаў і акруговага камітэту партыі ня маецца, а таму і ня дзіўна, што работнікі Полацкага Аддзяленьня Дзяржгандлёбелу заліваюць: „Намі выканана 14 проц. гадавога заданьня і сьпяшыць некуды, нечага нажымаць на кулака, ён сам здэсьць лён, для гэтага трэба толькі час, галоўную ўвагу патрэбна зьвярнуць на спаганьне заматрантаванага лёну“. Бяда ў тым, што гэтыя работнікі не разумеюць палітычнай вжывасьці кампаніі па ільну-загатоўках, работу па калектывізацыі ня сумелі ўзяць разам з работай па ільну-загатоўках, упусьцілі нават такі момант, як спаганьне штрафу, які быў наложаны на кулакаў за парушэньне хлебазагатоўчага пляну, пагэту кулак ня рэдка залівае: „што нам штрафы, савецкая ўлада ўсё роўна вам іх амністыруе“. У Асьвейскім раёне плян ільнузагатавак да кулацкага двара амаль што не дасягае.

Увесь гэтыя работы, як АБК, АБ КІП(б)В, так і раёну па ільнузагатоўчай кампаніі адчуваецца бясчынная непаваротлівасьць, мы патрабуем умяшчальства цэнтральных органаў улады ў гэтую справу. Патрэбна прыцягнуць да адказнасьці і працаўнікоў, якія пасушчваюць у работе па ільнузагатоўках.

Мікола Полацкі.

АГЛЯД ГАЗЭТЫ „КОМУНАР МАГЛЕЎШЧЫНЫ“

ПАКАЗАЛЬНЫ СУД НАД „ГРОБАКАПАЦЕЛЯМІ“

Наказы колгасьнікаў газэце

Вялікую ўвагу пролетарскай грамадзкасьці Магілёву выклікаў прыведзены ў зьвязку з аглядам „тыдзень правэркі вынікаў расьледаваньня па газэтных допісах“.

У прысутнасьці 400 рабочых, чырвонаармейцаў і служачых, у вялікай залі Камітэту адбылося адкрытае пасяджэньне бюро скаргаў акруговай РСІ, на якім былі канкрэтна разабраны ўсе справы асобных „гробакапацеляў“ допісаў.

Пасьля каротчых дакладаў „кавалерыстых“, якія паведамлялі аб канкрэтных выніках свайго асьвятленьня з пастаюўкаю справы расьледаваньня допісаў у асобных установах—давалі свае тлумачэньні прадстаўнікі гэтых устаноў.

У адпосінах некаторых устаноў малюнак атрымаўся лавалі сумым.

У адміністрацыйным адзеле акругаў да „кавалерыстых“ адпосіліся з надзвычайнай пазароснасьцю, да пачальніка іх не дапусьцілі, а калі „кавалерыстыя“ пачалі больш настойліва прасіць, дык ад іх патрабавалі прад'яўленьня мандатаў. Калі-ж „кавалерыстыя“, не спалохаўшыся грознага выкрыку аб мандатах, пачалі спакойна і тактычна растлумачваць аб грамадзкім значэньні іх даручэньня, дык таварышы з адміністрацыйнага адзелу не знайшлі нічога больш дасьцігнавага, як адказаць, што паняцьці вынікаў расьледаваньня паказаны быць ня могуць, бо яны, бачыце... сакрэтыны.

У магілёўскім акругаўскаму працаўніку гэтае ўстанова так адзначаліся, што параілі „кавалерыстам“ аб выніках расьледаваньня па допісах даславаць акругаўскаму, даведзена... у рэдакцыю газэты „Камунар Магілёўшчыны“.

Адсутнічае вучот і даславаць на расьледаваньне допісаў у горсавет, камітэ і ў рэдакцыю устаноў.

Нават у акрузе і акруговай пракуратуры расьледаваньне допісаў пастаўлена недавальнічча і праходзіць досыць марудна, часамі па 2—3 месяцы.

На пасяджэньні бюро скаргаў прадстаўнік акруговай пракуратуры сумленна прызнаўся ў тым, што ён тут на пасяджэньні ўварыўшы на чужую аб тым, што маецца спецыяльна пастаўлена прывыдуму ЦКК КІП(б)В ад 15 студзеня 1929 году „Аб парадку і тэрмінах расьледаваньня допісаў“.

Амаль адзінай установай, у якой справа вучоту і хуткага, вычарпальнага рэагаваньня на зьмяшчальныя ў друку допісы пастаўлена ўзорна, можа быць названа—Магілёўскае аддзяленьне Дзе-прасаюзу.

Па ўсіх разгледжаных справах бюро скаргаў вынесла адпаведныя пастаўлены.

Працаўніку жытсаюзу абвешчана суровая вымова з апублікаваньнем у друку, старшнін жытсаюзу пастаўлена на від, рад кіраўнікоў іншых устаноў атрымалі тую ці іншую меру пакараньня.

У зьвязку з аглядам-асьледаваньнем Магілёўскі гарком КІП(б)В вылучыў спецыяльную групу дакладчыкаў, з дапамогаю якое на ўсіх прадпрыемствах Магілёва былі праведзены даклады аб рабоце рэдакцыі „Камунара Магілёўшчыны“ і аздаках газэты ў сувязі з супольнай калектывізацыяй акругі.

Жыва праходзіць у калгасах абмеркаваньні дакладаў рэдакцыі газэты, на падставе таіса—матар'ялаў, надрукаваных на старонках „Камунара Магілёўшчыны“.

Колгасьнікі ў сваіх „наказах“ да газэты ўносяць рад каштоўных прапановаў, у грыватнасьці—аганізавалі на старонках газэты заочныя курсы для актыўна колгасаў, увесьці сталую агра-амічна-гаспадарчук консультацыю, склікаць выбарачныя нарады колгасьнікаў па найбольш надзённых і вострых пытаньнях колгаснага жыцьця, стварыць пры масавым адзеле газэты групу па-за штатных сталых інструктараў, правесьці агляд колгасаў—старычоў, якія даўно існуюць, і асаблівую ўвагу аддаць глыбокаму і „унутранаму“ асьвятленьню—пакроў канкрэтнага вопыту гаспадарча-масавай работы гэтых ужо даўно існуючых і маючых багаты вопыт колгасаў і камун.

Усе шматлікія матар'ялы „наказу“ і рэзальнасьці будучыя пакадаваны рэдакцыяй у аснову выпрацоўваемага пяр 2-х мясечнага пляну работы газэты.

ДА ўдзельнікаў ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ

Гістамол ЦК УсеЛКСМ просіць камсамольцаў, удзельнікаў грамадзянскай вайны, прывесць успаміны і фотграфічныя дакумэнты. Магар'ялы неабходны для зборніка і для Музея Рэволюцыі СССР. Пісьце па адрасу: Масква, ЦК УсеЛКСМ, Гістамолу.

Гістамол ЦК УсеЛКСМ

Коротка аб усім

* Згодна зьвестак ЦБ пролетстуду БССР па гор. Менску 1000 студэнтаў працуюць у гуртках па ліквідацыі няпісьменнасьці.
* У часе зімовых вакацый адбудуцца масавыя экскурсіі студэнтаў амаль усіх навучальных устаноў БССР пераважна ў гарады Масква і Ленінград. Маецца на мьце таксама арганізаваньне экскурсію ў гарады Харкаў і Кіеў.

Больш увагі перавыбарам КСУ

В 177 сяброў Смальянскага КСУ 112 пазбаўленцаў

Пазбаўленцы не павінны быць сябрамі арганізацыі беднаты і батрацтва

Трывожны сыгнал

Зараз праводзіцца кампанія перавыбару КСУ. Яна праходзіць на умовах разгорнутай класовай барацьбы, калі ўлаш, узяўшы ўсімі мерамі імкнучыся пралізаць у кіруючыя органы камітэтаў з мэтай павышэння працы кампромітацыі камітэтаў у вачох батрацкай, бядняцка-серадняцкай масы вясельніцтва.

Таму перавыбарчая кампанія набывае вялікае палітычнае значэнне і патрабуе максымум увагі ад партыйнай і комсамольскай арганізацыі. Перавыбарчая кампанія КСУ павінна прайсці пад знакам рашучага ачышчэння кіруючых органаў і складу сябраў камітэтаў узаемадапамогі ад класавых-варожых элементаў.

Кожнаўскі РК ЛКСМБ заслухаў справядліва комсамольца, старшыню Смальянскага мэтачкавага камітэта ўзаемадапамогі, які не надаючы ніякага значэння ў сваёй справядлівай ідэя-памяцутаму пытання, адказаў: — У камітэце ўвогуле 177 сябраў, з якіх 112 пазбаўленцаў і сябрам рэвалюцыйнай працы пазбаўленцаў. Вось гэта глядаць пазбаўленцаў разглядаюць працу камітэтаў, яны заліваюцца класавымі палітычнымі значэнне камітэтаў. На гэта не рэагавала ні партыйная, ні комсамольская ічэйкі, а комсамольцы,

абраныя ў камітэт узаемадапамогі, супрацоўнічалі ў сваёй працы з 112 пазбаўленцамі.

Некалькі тыдняў таму назад прэзідыум Смальянскага сельсавету заслухаў справядліва гэтага камітэта, але, як відаць з пастановы прэзідыуму, апошні не зраўнамеў задаць камітэту і тых дырэктыву партыі, якія маюцца па пытаннях неадпусчэння класавых-чуждых элементаў у кіруючыя органы ўлады і ў органы грамадзкіх арганізацый.

У Кожнаўскім мэтачкавым камітэце ўзаемадапамогі маюцца пазбаўленцы, партыйная і комсамольская ічэйкі на гэта не рэагавалі, а райком партыі і райком комсамолу нічога не зрабілі каб даць паказанне аб чыстцы камітэтаў узаемадапамогі ад чужых нам.

Усе гэтыя факты гавораць за тое, што ў мэтачкавым камітэце ўзаемадапамогі ня ўсе абстаіць добра, а таму перад кожнай мэтачкавай і высковай ічэйкай ЛКСМБ стаяць задачы—з'явіць сацыялістычнаму камітэту на гэта не рэагавала, а райком партыі і райком комсамолу нічога не зрабілі каб даць паказанне аб чыстцы камітэтаў узаемадапамогі ад чужых нам.

САЗОНАУ.

Выкрываюцца кулацкія хітрыкі

Справядліва-перавыбарчая кампанія КСУ пачалася 15 снежня.

Цімкаўская партыйная і комсамольская ічэйкі загадалі да справядліва-перавыбарчай працы і сходаў беднаты і бядняцка-серадняцкай моладзі, на якіх абгаварвалі пытанне аб перавыбарам КСУ. У час праходжэння сходаў беднаты, вачожная частка імкнулася перашкоджаць правядзенню перавыбарчай кампаніі.

У вёсцы Макоўніках вачожнік Карповіч па выданню кулакаў, прадэставаў на сход беднаты, выступіў супроць кандыдатуры колгасніку, таварычы, што кандыдат чужды элемент і арганізаваў сьвіст ў памяшканні.

Присутнічаючы беднаты і колгаснікі далі рашучы адпор кулацкім падіявалам. Пры актыўным удзеле беднаты выявілі ўсе недахопы працы селькраскому. На гэтым жа сходзе было вылучана, што ў старым складзе камітэта было два чалавекі пазбаўленыя права галасу якія з'явілі працу камітэта.

Перавыбары гэтага году праходзілі з вялікай актыўнасцю беднаты, колгаснікаў, якія давалі рашучы адпор кулацкім выступленьням. У новым складзе прэзідыуму правалі сумленныя працаўнікоў комсамольцаў, беднякоў ды колгаснікаў. Я. Карпаў.

Дзе энэргія „энэргаўцаў“?

ЧАМУ НА ЗАВОДЗЕ „ЭНЭРГІЯ“ ПУСТУЮЦЬ 18 ВАРШТАТАЎ, КОМСАМОЛЬСКАЯ ЯЧЭЙКА ЗАМКНУТА Ў ВУЗКІМ КРУГУ, ПАВЯЛІЧАЕЦЦА Ў ЛІЦЕЙНЫМ БРАК, У НЯДЗЕЛЮ РАБОЧЫЯ ПРЫХОДЗЯДЬ НА РАБОТУ П'ЯНЫЯ, ШМАТ КВАЛІФІКАВАННЫХ РАБОЧЫХ ПАКІНУЛІ ЗАВОД?

АДКАЗУ НА ГЭТЫЯ ПЫТАНЬНІ ЧАКАЕМ АД РАБОЧЫХ І РАБОЧАЙ МОЛАДЗІ ЗАВОДУ

Мы абавязаны выканаць пяцігодку ў чатыры гады, узняць вытворчасць працы, зьнізіць сабекошт, наліплым якасць прадукцыі,—гэтую дырэктыву дала XVI партконференцыя і апошні пленум ЦК УсеКІ(б). Аднак, мэталургічны завод „Энэргія“ не як сьлед выконвае гэтую дырэктыву. Унутры заводу нагледваюцца такія факты і умовы, пры якіх рабочыя не зашкавалены работай заводу глядзяць на яе спусьцішы рукі.

„Гуляюць“ 18 варштатаў

Калі на завод паступае токар, майстар імянецца „рэзаць“,—дае яму 5-га разраду, а пасля завуляе: „Ну, 2-гі разрад дам“. Былі выпадкі, калі за адзін, два месяцы павышалі адрэзу на 3 разрады. Ёсць маса такароў, якіх 6 магі і працаваць на 5-му, 6-му разраду, а ім далі 3-ці. З за гэтага шмат кваліфікаваных такароў пашлі з заводу, гэта немагчыма не адбывацца на перапынках рабочым тыдні. Зараз штодзённая „гуляюць“ 18-18 варштатаў (на другой зьмене), а на трэцяй зьмене часта працуюць толькі 2 станкі, 3-я якіх атавіліацыя і асьвятляеца увесь завод.

Рабочыя бачыць штодзённа фактычна, пусты завод, кажуць: „Леш-бы было на старому працаваць“. Умовы работы надта дрэнныя, для таго каб падысць да варштатаў трэба лезць праз кучы лоўфабрыкатаў. Ня глядзячы на тое, што гатовы зборачны цэх, зборка робіцца і фарбуецца ў такарным цаху, што перашкоджае работе такароў.

Заклучылі сацыялістычны дагавор з „Колунарам“. А ці ёсць хоць якія-небудзь вынікі саборніцтва? НЯМА. Аб ударных брыгадах і цэхах у нас І ПАМІНУ НЯМА, усё ГЛУХА, усё АБЦЯГНУТА ТУМАНАМ. Гэта на заводзе, адным з буйнейшых у Беларусі, на якім працуе каля 800 чалавек рабочых. Адміністрацыя, завком, парт. і комсамольская ічэйкі ніякіх захадаў ня прымаюць, каб дабіцца з'яўлення ўсёй рабочае заводу.

„Тут я глухі і нямы“

Праую я на заводзе ўжо чатыры месяцы, да гэтага я працаваў у Гомелі, у Менску кончыў профшколу, усюды ўдзельнічаў у грамадзкай рабоце, быў прасякнут усёй душой акаляючай мяне грамадзкай работай і работай прадпрыемства. А што тут? ТУТ Я ГЛУХІ І НЯМЫ. Комсамольская ічэйка замкнута ў вузкі круг, так, што да яе ня прыступіцца. Запісвала бюро ічэйкі (ізноў такі формальна) у розныя, якіх толькі хочаце камісіі, але-ж што з таго, дзе іх жыцьцё і работа? Яе ня відаць. Райком нічога не зрабіў, каб наладзіць работу ў калектыве.

У часе перапынку рабочыя збіраюцца і па сваёму тлумачаць аб нашых цяжкасцях, бесперапынцы і іншых пытаннях. Парт. ічэйка, як быццам-бы не заўважае, якім „тонам“ гаворыць адсталя частка рабочых аб нашых цяжкасцях, ічэйка ні разу не спрабавала перанямаць скарыстаць для правільнага растлумачэння ўсёх незразумелых рабочых пытанняў.

Крывая браку ідзе ў гору

Абураючыя адносіны нагледваюцца ў ооку адміністрацыі да браку лішчыя, які ўсё расьце і расьце. Чамусьці гаспадарчае вока ня ба-

чыць, што па ўсім двару пад сьнегам валяюцца патрэбныя рэчы, а ўжо рабочыя не раз прапанавалі зрабіць паветы. Набылі шмат калібраў, скоб, грошай на гэта ўхлопалі многа, а карысьці ніякай ня відаць. Такары пачалі рабіць па новых калібрах, а потым спахваціліся, што валікі таўшчэйшыя чым дзірка (па новаму калібру), зараз гэтая работа перарабляецца на нова.

Завком з прахладнай адносіна да рабочых, якія не наведваюць сходаў. Колдагаворная кампанія прайшла пры ўдзеле максымум 25 проц. рабочых. У нас ужо прычыкалі, што з 600 чалавек зьяўляюцца на сход 120. Заявы рабочых аб прыняцці ў саюз, валяюцца па 2-3 месяцы. Заявы, якія ўжо зацьвержаны саюзам, не абгаварваюцца на сходах рабочых. Для гэтага няма часу—адкавае сэкратар завкому т. Рэханскі.

П'яныя нядзелі

Завод перайшоў на бесперапынку, але ня глядзячы на гэта рабочыя працягваюць „васкрэсаць“. У нядзелю на работу прыходзяць п'яныя. На гэта завком і адміністрацыя не рэагавалі. Няжужо выносіць вымовы пры такім хаосе—гэта ўсё справа?—пытаньня ў адміністрацыі тав. Атрошкі. Што творыцца ў цаху, чым дыша сэрца заводу—нікога ня цікавіць. У майстроў існуе „сваіцтва“ адных пераводзіцца на добрыя станкі, другіх прымушаюць псаваць нервы на старых.

Трэба ўзяцца ўсім заводзкім арганізацыям, ЦК саюзу і ўсім рабочым выправіць усё пералічаныя факты, бо налічча іх зьяўляюцца вялізарнай перашкодай пасьпяхова руху па шляху выканання заданьняў прадгледжаных пяцігодкай. МІКІТА.

За пролетарскае мастацтва

Кіно-праца

Карціна „Зялены Завулак“ ішла ў Менску тры тыдні ў кіно „Пролетары“ ў часе дэманстрацыі „Сына Зэрэ“—два тыдні дэжурыла міліцыя. Пасьля кіно-карціны з пачалункамі (буяным плянам), пахабнічымі падрабязнасьцямі (пры ідэалёгічна-вытрыманых надпісах), гэроічным монтажы (визуор Мані-Рыда), упайне забясьцэннем усіх насяняючых гарды мішчанствам. Гэтыя карціны ўпаўне апраўдваюць валантэрыяныя затраты на пакупку іх за-гранічай.

Дарослыя рабочыя, моладзь, прыцягваюцца шырокім рэкламай і блытаніным рэжысам. Пролетарскі буржуазны мораль, агітацыя за „вясёлае жыцьцё“, клічкі і вабцы. Ці гэта задача савецкага кіно?

А добрыя савецкія, нават комсамольскія кіно-карціны, застаюцца ў цені. У час трохмесячніку пролетарскай культуры дзейнічаў Беларжкіно павінна быць узята пад абстра. Ня ўсе савецкія карціны пападаюць на беларускі экран. Наш кіно-рынак засьмеяны. За ўвесь час дзейнасьці Беларжкіно ўтвораны толькі дзьве, ці тры мала-мальскія партыя кіно-карціны. Грамадзкіясьць вакол пытаньня кіно-работы ня ўзнята.

Трэба сказаць, што ў многім віна клясацэ на нас саміх. Комсамол у кіно-работе на Беларусі амаль ня ўдзельнічаў. Камітэты, ічэйкі коллектывных паходаў у кіно не праводзілі. Абгаварэньняў кіно-карціны ня было.

Многія формы тэатральнай працы прымянялі і для кіно. Акрамя гэтага, у кожным горадзе, на буйных прадпрыемствах, пры клябах, хатах-чытальнях, павінны быць створаны ічэйкі таварыства прыхільнікаў савецкага кіно. Беларжкіно павінна паставіць на шырокае абгаварэньне свой вытворчы плян. Загадчыкі кіно-тэатраў і клябаў павінны робіць

справядліва на сходах працоўных аб кіно-работе. Трэба шырока практыкаваць абгаварэньне кіно-карцін і сцэнарыяў.

Вялікую работу вакол кіно трэба правесіць ў вёсках. Практыкаваць растлумачэньне зьместу кіно-карцін. Праводзіць у хатах-чытальнях галасную чытку літаратуры аб кіно. Праводзіць гутарку на тэмах кіно-карцін і аб кіно.

Беларжкіно павінна стварыць некалькі каротка-метражных карцін аб кіно. Тут павінна быць і растлумачэньне значэння кіно, паняцце аб кіно-тэхніцы, рэклама лепшых карцін у пасобку і па тэмах (напрыклад, мантажныя карціны: „Грамадзянская вайна ў кіно“, „Ленін у кіно-карцінах“ і г. д.). Растлумачэньне школьнасьці і сутнасьці буржуазных кіно-карцін павінна ісьці ў першую чаргу сродкамі кіно. Мажліва і на гэтыя тэмы стварэньне мантажных кіно-карцін.

Для таго, каб уключыць кіно—у сьстэму палітыка-выхаваўчай работы комсамолу, трэба зрабіць многае і комсамолу, і кіно-арганізацыям.

Трохмесячнік—толькі пачатак гэтай працы.

Самадзейная мастацкая работа

Самадзейнай мастацкай работай мала цікавіцца галоўнаствіа, профсаюзы, комсамол. Кіраўніцтва сотнямі драмгурткаў, „свія блюзы“, харавымі і мюзычнымі гурткамі, амаль няма. На існаваньне іх адпускаюцца мізэрныя сродкі. Матар'ялы для самадзейнай работы ня друкуюцца нідзе, яго ў Беларусі няма. Крышчы нападзеньні нашых тэатраў і мастацкіх наву чальных устаноў, самадзейных гурткі, асьмеячаны чужымі элементам. Як сродак на ўзвышчэнне культурнага ўзроўню шырокіх мас, як агітацыя за сацыялістычнае сьвясня, мастацкія гурткі выкарыстоўваюцца слаба.

Замкнуцьцэ, адравацьцэ ад жыцьця, пагоня за кляскай, атмасфэра

склок, характэрны для многіх мастацкіх гурткоў.

Значэньне самадзейнай мастацкай работы надзвычайна вялікае. Абслугоўваньне шырокіх колаў працоўных мастацкай агітацыяй, выхаваньне сціплай прыгоднай творчасці людзей крыніца пролетарызацыі профэсійных тэатраў, оркэстраў, хораў і той жывы струмень, які дапамагае раэконструкцыі мастацтва, перабудовы, у аднаўленьні з задачамі сёнешняга дня.

Па пытаньню аб цэнтралізаваным кіраўніцтве самадзейным мастацкім рухам комсамол павінен сказаць сваё слова ў трохмесячнік пролетарскай культуры.

Асабліва распаўсюджаны ў гарадох і вёсках драматычныя гурткі. Звычайна ісьце і мастацкае кіраўніцтва імі знаходзіцца ў руках рэжысэраў, часьцёй усёго адарваных, а то і чужых грамадзкіх. Вельмі пакаральны прыклад з рэжысэрам драмгуртка менскага пюнерскага клябу Сальнікавым. У гэтым гуртку, пад кіраўніцтвам Сальнікава пачалося п'яніства, распуства, прам'ерства. Гурток разваліўся, моральна шмат каго пакалячышы.

У час трохмесячніку кожная ічэйка павінна правесіць работу ўсіх астацкіх гурткоў, які існуюць пры прапрыетстве, клябе, хата-чытальні. Гэта правэрка павінна ўзмацніць ідэала кіраўніцтва гурткамі, ачысьціць іх ад чужых элементаў, ад халтуры, клясавых-варожых нам і непатрэбных п'ес, песень, музycznych твораў. Трэба дабіцца беларусізацыі гэтых гурткоў, нападзеньня іх рабочай моладзёў.

Аб вялікіх п'ес, драмгурткам трэба адмовіцца. Зробленьне пасьпеху, без афармленьня, пастаўленьня па шаблёну напісанаму аўтарам, гэтыя п'есы ніякай мастацкай каштоўнасьці ня маюць і карысьці ня прыносяць. Карысна для комсамолу і саміх гурткоўнаў, драмгурткі і „свія блюзы“ разарганізаваць у брыгады зацэінікаў. Праўда, гэта цяжка будзе зрабіць у гурткох са слабай праслойкай пролетарскай моладзі, там, дзе пануе прам'еры і доўгакудры рэжысэры.

Брыгады і групы зацэінікаў, у залежнасьці ад магчымасьцяў, арганізуюцца пры ічэйках, клябах, хатах чытальнях, райкомех. У брыгадах аб'яднаны запівалы, гарманіетыя, арганізатары масавых сконаў і гульні, расказчыкі, дэкламатыры.

Зьбіраць і разлучаць новыя масавыя сьпсы, арганізоўваць масавыя гульні на вечарох моладзі, дапамагаць афармаваць карнавалы і дэманстрацыі, ставіць прасьпеваньня інсцэніроўкі,—асноўная работа зацэінікаў.

Пры Доме Комсамолу з пасьпехам працавала брыгада зацэінікаў, асноўнае ядро якой у выніку арганізавала ТРАМ.

Комсамол павінен выступіць у паход і на фронце музычным. Гэта работа павінна быць расначата з арганізацыяй слуханьня і разбору музыкі, з аб'яднаньнем музычнай моладзі ў гурткі. У гарадох трэба наладзіць у рабочых клябах канцэрты, даклады аб музыцы. У хатах чытальнях арганізаваць слуханьне музыкі, якое перадаецца па радыё.

У час трохмесячніку будучь праводзіцца расьняныя аьлеты музыкаў, якія граюць на народных інструментах (гармонь, скрыпка, цымбалы і інш.) Кожны райком, ічэйка павінны падрыхтавацца да гэтых зьбэстаў. Выявіць музыкаў, дапамагчы ім у пад-

боры сучаснага рэпертуару, прыблізіць музыкаў да работы ічэйкі, уяўляючы іх у брыгады зацэінікаў, праводзячы варалы музыкаў.

Самадзейная мастацкая работа павінна атрымаць дапамогу і быць узятай пад кантроль комсамолу.

Дзяліцца вопытам

У гэтым артыкуле падзены толькі некаторыя рысы асноўных галін мастацтва, толькі кароткія заўвагі аб тым, як пачаць паход за пролетарскае мастацтва.

Кожная ічэйка, гурток, кожная арганізацыя павінны дзяліцца вопытам сваёй работы. „Чырвоная зьмена“ павінна рэгулярна абгаварываць вопыт з месца, зьмяшчаць кіруючыя артыкулы па пытаньнях мастацтва.

Трохмесячнік беларускай пролетарскай культуры і пролетарскай культуры адменнасьцяў толькі пачынаецца. Работы шмат. Мы павінны мобілізаваць на верную службу пролетарыяту тэатр, музыку, кіно.

Барацьба за пролетарскае мастацтва будзе жорсткай. Але кіруючая энэргія комсамолу, падтрымка ўсіх працоўных, чоткае кіраўніцтва Беларжкіно партыі, утворэньне зьяднаньне сваёй клясы, растунае сацыялістычным тэмам, пролетарскае мастацтва.

П. Шамяур.

Да курсантаў комсамольскага актыву мінулага скліку

Прайшло ўжо некалькі часу, як бюро сувязі курсаў комсамольскага актыву пры Комвузе імя Леніна паслала курсантам лісты. Але адказу ў бюро не паступіла ні аднаго, ня глядзячы на тое, што некаторым былым курсантам пасылаліся лісты па некалькі разоў.

Бюро мела на мэце пасылаючы лісты зьвязацца з курсантамі, азнаёміцца з вопытам іх практычнай комсамольскай работы на мясцох і перадаць гэты вопыт на старонках „Чырвонай зьмены“ астатнім комсамольскім працаўнікам.

На падставе гэтага бюро сувязі яшчэ раз звярочваецца да вас, як да комсамольскага актыву і просіць свачасова прысылаць адказы на атрыманьні вамі лісты, у якіх шырока высьвятляць вопыты практычнай вашай работы.

Патрэбна цьсней замацаваць нашу сувязь.

З ком. прывітаньнем БЮРО СУВЯЗІ.

) Канец, пачатак глядзі ў № 8 (976) ч. 3..

Гомельскаму дзённаму рабфаку

ад Гомбелпэд-Тэхнікуму **ВЫКЛІК**

Улічваючы важнасць газеты „Чырвоная Зьмена“ для комсамолу, рабочай і працоўнай і сялянскай моладзі, гэтаксама і для студэнцтва Беларусі ў сувязі з правядзеннем работы па пашырэнню падпіскі на „Чырвоную Зьмену“ бюро калектыву ЛКСМБ Гомбелпэдтэхнікуму выклікае вашу ўвагу на соцсаборніцтва.

МІНІМУМ яч. рабфаку ў час зімовых канікул завербаваць ня менш 300 падпісчыкаў, а з студэнтаў астаючыхся на працы ў горадзе арганізаваць ударныя брыгады па збору падпіскі на прадпрыемствах.

Калектыву тэхнікуму бирэ на сябе абавязан распаўсюдзіць у сябе ня менш 100 прымернікаў і за канікулы на вёсцы ня менш 400 прымернікаў і арганізаваць такіх брыгады з комсамольцаў астаючыхся ў горадзе прымацаваўшы іх да прадпрыемстваў.

Час выканання: з 10-1 па 15-11 1930 г.

Бюро калектыву ЛКСМБ Гомельскага Белпэдтэхнікуму, Гомель, 8-1—30 г.

Па тэлефону 12-19

„АДРАДЖЭНЬНЕ“ — НА 5-ці ДЗЁННУ

З прычыны недахопу электрэнергіі і сыравіны фабрыка „Адраджэньне“ з 10-га студзеня г. г. перашла на новы прыдзённый рабочы тыдзень. Фабрыка будзе працаваць чатыры дні, а пяты адпачываць.

Піла

Па прыкладу моладзі

Па прыкладу маладзёжнай ударнай брыгады рамонтнага цэху „Эльвуду“ 5 чалавек дарослых таго ж цэху арганізавалі ударную брыгаду.

Ш.

ГАНЬЗА ПАГОСЬЦІНУ

Студэнт Пэдфаку Пагосьціну зрабіў рэлігійны акт — абразанне над сваім дзіцем. Комсамольская ўважліва факультэту наладзіла грамадзка-палітычны суд.

Студэнт.

3 фото-апаратам па Менску

Гэтымі днямі піонеры і вучні Менску наладзілі паход за макулатураю



НА ЗДЫМКУ: збіраюць макулатураю.

Мерапрыемствы па змягчэнню беспрацоўя сярод падлеткаў і пераросткаў на Беларусі

У пачатку выканання паставоў ЦК УсеКП(б) аб мерах барацьбы з беспрацоўем бюро ЦК ЛКСМБ паставіла неабходным на умовах Беларусі правесці наступныя мерапрыемствы па змягчэнню беспрацоўя сярод падлеткаў і пераросткаў.

Свачасона сачыць за абранымі мерамі па змягчэнню беспрацоўя ў вытворчым і на свабоднае заняткі на працах, якія ўстаноўлены апошнімі законадаўствам і новымі калумовамі.

Барацьба з беспрацоўем сярод падлеткаў і пераросткаў павінна ісьці галоўным чынам шляхам унашрэньня ле на ўсе галіны народнай гаспадаркі (дзяржаўнай мясцовай і самагужнай прамысловасці).

З мэтай ірадастаўлення больш магчымасцяў для дзяцей рабочых, якія ва адсутнасцю належнай агульна-адукацыйнай падрыхтоўкі, на-

яць магчымасці паступіць у ЦК ЛКСМБ лічым неабходным стварыць курсы па падрыхтоўцы падлеткаў у ФЭВ на 650 Павлічыме колькасць моладзі пасылімай зверху брані на прамысловы, дзеля чаго, павяліч колькасць адпускаемых брощкоў а 400 да 600.

Бюро ЦК лічым неабходным павялічыць у Гомелі і ў Менску самастойных пракалектывы і дадаць а агульным аб'ёмам 150 а таксама лічым неабходным розныя курсы па перакваліфікацыі агульнай колькасцю 10 тыс чалавек пранушціць моладзі

Адукацыі Працы і Адукацыі ЛКСМБ даручана распрацаваць і Парквірацад канкрэтныя прыметы па змягчэнню беспрацоўя сярод падлеткаў і пераросткаў.

Сьвіпл, 13 студзеня 1930 г. чарговы літаратурны вечар Белар. Скрыган чытае сваю апошнюю п'есу: „ДАРОГА У ГОРУ“.

Пачатак а 8 гадз. увечары. Уваход воліны.

Адукацыі Працы і Адукацыі ЛКСМБ даручана распрацаваць і Парквірацад канкрэтныя прыметы па змягчэнню беспрацоўя сярод падлеткаў і пераросткаў.

ТЭАТР І КІНО

Беларускі Дзяржаўны Вандруўны Тэатр рыхтуе да настановак п'есу „Ярасьць“ Яноўскага на тэму: калектывізацыя сельскай гаспадаркі і адлісна барацьба ў вёсцы.

Паказ п'есы адбудзецца ў сярэдзіне лютага г. г. Пастаюнка рэжысэра тэатру Ждановіча.

МАРОЗ. БД Кіно закончыла здымкі культурфильму „Кінофікацыя БССР“. Рэжысэр Найдзіч. Фільм малюе творчасць БДК-но і паказвае выкананьне інаўгадовага пляну ў справе кінофікацыі БССР.

Адукацыі Працы і Адукацыі ЛКСМБ даручана распрацаваць і Парквірацад канкрэтныя прыметы па змягчэнню беспрацоўя сярод падлеткаў і пераросткаў.

Адукацыі Працы і Адукацыі ЛКСМБ даручана распрацаваць і Парквірацад канкрэтныя прыметы па змягчэнню беспрацоўя сярод падлеткаў і пераросткаў.

Усім яч. КСМ ФРК

13 студзеня (пятніца), а 6 гадзіне увечары ў памяшканьні Дому Комсамолу адбудзецца сход антыву КСМ Фрунзаўскага раён. На сход павінны зьявіцца: члены РК, сэрратары ячэй. апаргі, маа-выя работнікі, пазадзіры атрадаў і ўсе члены бюро ячэй і кіраўнікі атрадаў „АК“.

Чытачы „Чырвонай Зьмены“ — Кастрычнікаўскага раёну г Менску.

14-га студзеня г. г. (аўторак), а 7 гадз. увечары ў памяшканьні ДОМУ КОМСАМОЛУ (Комсамольская 25.),

АДБУДЗЕЦЦА КОНФЭРЭНЦЫЯ ЧЫТАЧОЎ „ЧЫРВОНАЙ ЗЬМЕНЫ“

Запрашаецца ўважліва актыўна — Білеты ў РК ЛКСМБ Кастрыч. РК ЛКСМБ Рэдакцыя „Чырвонай Зьмены“.

13 студзеня вялікі канцэрт

13-га студзеня (пятніца) у Белдзяржтэатру

АДБУДЗЕЦЦА ВЯЛІКІ

ВЕЧАР-КАНЦЭРТ

з удзелам лепшых артыстычных сіл. Пачатак роўна а 8 гадз. Увесь збор пойдэ на карысьць пасылкі дэлегачі піонэраў і школьнікаў Беларусі ў Азербайджан Білеты ў ное тэатру штэдзінна. Фабномы, заўкомы і мясцовыя арганізацыі потэнцыйныя пыходы. Заяўкі калектыву прымаюцца ў Выдавецтва „Чырвоная Зьмена“, адрас: Комсамольская 25, тэл. 9-03.

І. ЛЮБАН.

Менскі катадральны касцёл — склад контррэволюцыйнай літаратуры

САМІ ВЕРУЮЧЫЯ, АБУРАНЫЯ ГЭТАЙ КОНТРЭВОЛЮЦЫЙНАЙ РАБОТАЙ НА ШКОДУ ПРОЛЕТАРСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ, ПАКАЗАЛІ НА МЕСЦА СКЛАДУ

Амаль штодзённа мы маем усё новыя падцьверджанні контррэволюцыйнай работы духавенства. Духавенства праслаўнае і каталікае, юўрэйскае і іншае зьмудлена арганізацыяй капіталістычных элементаў, ідэявага ворага ў нашай краіне і агентам замежнай буржуазіі, у прыватнасці польскага фашызму.


Царква, праваслаўная, каталіцкая і інш., выдзе ўнартую барацьбу супроць нашага сацыялістычнага будаўніцтва, сарабуючы адраваць працоўныя масы ад творчай і напружанай працы над ажыццэўленьнем плагідавага пляну сацыялістычнага будаўніцтва.

У гэтай унартай барацьбе польскі клер і каталіцкая царква адгрываюць пачэсную ролю. Яны так ама, як і іх калегі з іншых неаадыманьняў, паслужылі агульнаму ўсялякага роду зброй, пачынаючы ад контррэволюцыйнай літаратуры і канчаючы падбурваньнем да розных тэрырыстычных актаў.

Вось мы маем зараз новы факт. У менскім катадральным касцёле выкрыты склад контррэволюцыйнай літаратуры. Самі веруючыя, абураныя гэтай контррэволюцыйнай работай на школу пролетарскай дзяржавы, паказалі на месца складу.

Склад быў вельмі хітра зроблены. Звычайны канфэсыянал (месца, дзе ксьбндз слухае споведзь), якіх тут ня мала. Але, аднак, ня зусім звычайным бо задняя сцяна канфэсыяналу ў вынадку патрэбы

раскоўвалася і вялі да патаемнага калідору, дзе знаходзіўся пакой забісьвечаны жалезнымі дзьвярыма. Вось у гэтым пакоі, за гэтымі дзьвярыма і знаходзіўся склад контррэволюцыйнай літаратуры.



Што-ж гэта за кніжкі знаходзіліся ў гэтым складзе?

Перш за ўсё, кніжкі рознага зьместу, належачыя да польскай буржуазіі і ксьбндзоў, якія ў той час, калі Чырвоная армія выгнала беларускую армію ўшкілі ў Беларусь. І вось менскія ксьбнд-

дзы, а таксама касцельныя камітэты на працягу амаль 10 гадоў хапалі гэтыя кніжкі перад савецкай уладай.

З якой мэтай? Ці-ж не дзеля таго, што яны спадзяваліся яшчэ убачыць іх уласнікаў і аддаць ім уласнасьць.

Акрамя гэтага, у складзе знаходзілася маса патрыстычна-контррэволюцыйнай літаратуры для моладзі, жанчын і пааросткаў. Знойдзена таксама шмаг адкрытак і патрыстычных партрэтаў.

Сярод гэтага роду літаратуры знойдзена таксама „спэцыяльная“ літаратура. Напрыклад: „Як ужываць прэзерватывы“, „ак сябе забісьвечыць ад цяжарнасьці“ і г. д. Акрамя таго, бесьць шмат парнаграфічных фотаграфій, рэпродуцыяў якіх нельга зьмясьціць. Знойдзена таксама пачка любоўных лістоў розных ксьбндзоў.

Ня можа быць сумненьня, што занасы контррэволюцыйнай літаратуры ў касцельныя склады ўжо значна паменшылася і шмаг гэтай літаратуры было пушчана ў зварот праз тых, якія мелі аныкунасьць над гэтым складам і якія ў контррэволюцыйных мэтах аднаведным чынам імі карысталіся.

Вось як выглядае сапраўднае аблічча папуюска-ксьбндзоўскай контррэволюцыі.

Гэтым заяўляю, што я адмаўляюся ад усялякіх юўрэйскіх рэлігійных абрадаў, якіх я шпер ужо не прызнаю.

МІНУЛЫ РАЗЫНІК — Ш. САНДАМІРСКІ.

ТЭАТР І МУЗЫКА

Вечар народнай песьні Ірмы Яўнзэм

7-га студзеня ў клубе імя Карла Маркса адбыўся першы канцэрт Ірмы Яўнзэм. З вялікай мастракасьцю яна выканала шэраг народных сьпеваў, розных нацыянальнасьцяў. Для кожнай песьні Ірма Яўнзэм вельмі ўдала знаходзіць нейкія новыя прыгожыя фарбы і характары ўласнасьцяў. Уважліва слухачы гэтыя песьні, слухач мімаволі пераносіўся далёка, далёка, то ў шырокія

расейскія палі, то на Украіну з не прыгожымі белымі хаткамі-мазанкамі, то на Далёкі Усход з яго высокімі гарамі накрытымі адчэпнымі ільдамі і глыбокімі далінамі, міжгор'ямі.

Народная песьня — лепшая мова пачуцьцяў, настроў, імкненьняў, сапраўдная сьведка політычнага ўкладу жыцьця кожнага народу аказалася вельмі блізкай аўдыторыі слухачоў гэтага канцэрту і

таму гэты канцэрт прайшоў з вялікім надзьмам.

У канцэрце былі прадстаўлены песьні расейскія, украінскія, беларускія, юўрэйскія і песьні розных усходніх народаў.

Ірма Яўнзэм зьяўляецца адной з нельмі выдатных этнаграфічных артысткаў, прычым, сама зьяўляецца этнаграфам, бо цэлы шэраг сьпеваў ёю запісаны ў розных кутках Савецкага Саюзу. Ня глядзячы на в-лікую мастацкасьць і вартасьць гэтага канцэрту былі ў ім і недахопы. Напрыклад солд на ролях піяніста Фралона (ганот Баха і казка Метнера — Штраўса) былі зусім іскі у баку ад тэмы вечару народнай песьні, не гаворачы ўжо аб якасьці выкананьня. І другі самы галоўны недахоп гэтага вечару-канцэрту, гэта малая вартасьць рэпэртуару Ірмы Яўнзэм (з боку зьместу). Ірма Яўнзэм мае вялікі рэпэртуар, каб даць канцэрт вялікай вартасці з боку мастацкага, так і з боку зьместа. За ўвесь вечар не прагучэла ні адна рабочая песьня, альбо песьня беднага селяніна расійца, украінца, беларуса, якая-б дала малюнак сапраўднага народнага жыцьця. Гэта, вядома ў вялікі недахоп. Хоць сабе ўзяць беларускія песьні выкананыя ў канцэрце („А ў полі вярба“ і „Бульба“) вядома — гэтыя песьні не адбываюць ні мінулага, ні сучаснага жыцьця Беларусі. У далейшым над гэтым трэба Ірме Яўнзэм папрацаваць.

Калі ня лічыць гэтыя недахопы, канцэрт быў вельмі добрым.

І. ЛЮБАН.

Упаўнаважаныя „Чырвонай Зьмены“

Нарада яч. упаўнаважаных „Чырвонай Зьмены“ КАСТРЫЧНІКАЎСКАГА Р-НУ.

АДБУДЗЕЦЦА

16 га студзеня г. г. (чацьвер), а 7-ай гадз. увечары ў памяшканьні Дому Комсамолу (пакой-чытальня клубу, Комсамольская, 25).

Упаўнаважаныя ад сходу, нарада і г. д. АСЛАБАНАЮЦЦА.

Танюма п'яніны зьявіцца яч. упаўнаважаных Фрунзаўскага р-ну, якія ня прысутнічалі на нарадзе 7-1—30 г. яч-та: яч. заводу Дрэва-працоўшчын, шк. будаўнікоў, 2-ххарч. заводу, 1-га адд. хлэбазаводу, сталючын МЦРК, Эльвуда, Полпэдтэхніку, „Чырвоны Тэатрышчын“, Шахэрнай ф-кі, Шорніаў, нафтаўнай ф-кі, салітарэйнай ф-кі, яч. ГЭТ, Аутатранспарту, Хлэбазаводу, Нароўнагі, ЦСУ, Прадсаветы, саюзная друкароў, Белдзяржбуду і Медсапрацы.

ЯўКА АБАВЯЗКОВА